

26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь / Daha önce hiç Belarus Cumhuriyetinde buldunuz mu? <input type="checkbox"/> evet / так <input type="checkbox"/> hayır / не Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ Eğer buldunuzsa yerini, tarihini, ziyaret nedenini bildirin		калі/ ne zaman : дзе/ nerede : з якой мэтай/ ziyaret nedeni :																					
27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ Son yılda Belarus Cumhuriyetinde son kez bulunduğunuz tarihi bildirin																							
28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / Daha önce Belarus Cumhuriyeti vize başvurunuz reddedildi mi veya vizeniz iptal edildi mi? <input type="checkbox"/> не / Hayır <input type="checkbox"/> так / evet калі / ne zaman :																							
29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Daha önce Belarus'ta bulunduysanız yerel kanunları bozmaktan hiç adli muamele gördünüz mü? <input type="checkbox"/> не / hayır <input type="checkbox"/> так / evet калі / ne zaman : дзе / nerede : Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / Evet cevabi sizin vize işleminizi etkilemez, ama konsolosluk müşaviri ile yüzyüze görüşmeniz gerekecektir.																							
30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны / Herhangi bir ülkeden sınırışı edildiniz mi? <input type="checkbox"/> не / hayır <input type="checkbox"/> так / evet		калі / ne zaman : з якой краіны / hangi ülke :																					
31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Belarus'a gitmek için kullanacağınız araç :		32. Маршрут руху/ Ziyaret edilecek şehirler :																					
33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Belarus'ta bulunurken bulunma, yaşama gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız kaynak <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі / nakit <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі / kredi kartı <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі / travel çek <input type="checkbox"/> білеты / biletler <input type="checkbox"/> пражыванне / yaşama		34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ Tıbbi sigorta şirketi нумар страхавога поліса /Sigorta poliçe numarası : тэрмін дзеяння страхавога поліса / Sigorta poliçesinin geçerli olduğu son tarih :																					
35. Сямейнае становішча/ Medeni hali : <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ evli <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ boşanmış <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ bekar <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ dul																							
36. Фамілія мужа(жонкі)/ Eşinin soyadı :		37. Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/ Eşinin kızlık soyadı :																					
38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ Eşinin adı ve diğer isimleri :		39. Грамадзянства мужа(жонкі)/ Eşinin vatandaşlığı																					
		40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Eşinin doğum tarihi <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="10">(gün/ay/yıl)</td></tr></table>												(gün/ay/yıl)									
(gün/ay/yıl)																							
		41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Eşinin doğum yeri :																					
42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Sizinle birlikte seyahat edecek çocuklarınız varsa ve onlar sizin pasaportunuza kayıtlıysalar aşağıdaki tabloyu doldurun																							
прозвішча/ soyadı		імя/ adı	дата і месца нараджэння/ doğum yeri ve tarihi																				
43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ Beyanname: İşbu formdaki bilgilerimin hepsinin doğru olduğunu beyan ederim. Ayrıca sahte bilgi verme ve gerekli olan evrakları teslim etmememin Belarus'a giriş yapmamı engelleyebileceğini biliyorum. Verdiğim bilgilerin sahte ya da yanlış olması durumunda vizemin her an iptal edilebileceğini biliyorum. Belarus'a giriş yapınca oradaki kurallar gereği kayıtlarımı yaptırmayı ve vize geçerlilik tarihi bitmeden Belarus'tan çıkış yapacağımı taahhüt ederim.																							
44. Асабісты подпіс / İmza :		45. Дата запавнення / Tarih :																					